



Ю. І. Ярмак.



І. М. Ярмоленко.

ніам, аўтаматыкау на ўІІ налік, вёў агонь на гітлераўцах, выратаваў нальчавы спяг.

ЯНЧУК Мікалай Андрэевіч (29.11.1859, с. Карпіца Седлецкага ваяводства (ІІР) – 6.12.1921), бел., укр. і рус. вучоны-славет (гісторык, этнограф, фальклорыст і літ.-зінаст). Праф. (1919). Скончыў Маск. ун-т (1885), выкладаў у ім (першы чытаў курсы бел. і ўкр. л-р). Заснаваў і ўзначальваў час. «Этнографическое обозрение» (з 1889, рэд. у 1899–1916), Музетнаграф, камісію этнагр. аддзення Т-ва аматараў прыродазнаўства, антрапалогіі і этнографіі пры Маск. ун-це (з 1901). Удзельнічаў у арганізацыі ў Маскве Нар. кансерваторыі (1905) і Бел. нар. ун-та (1918; чытаў курс бел. л-ры і этнографіі), у работе камісіі па арганізацыі ЕДУ. Першы паставіў на павук. аснову збіраніе і выпушчыне бел. муз. фальклору, даў аўтэнтычную эстэт. аценку бел. песеніага меласу, тона і перадаваў у сваіх зanісах менадычныя і рытмічныя асаблівасці розных фальклорных жанраў. Гал. працы на бел. муз. фальклоры: «Маларуское виселье ў Карпіцкай парохії Капеташніцкага павета Седлецкай губерні» (1886) і «На Минской губерні» (1889). Аўтар прац і па антрапалогіі і археалогіі (сярод іх «Некаторыя дадзенныя да пытання аб антрапалагічным тыпе беларусаў», 1890), маст. перакладу, літ.-зінастве, антрапонавок нар. песен, у т. л. беларусіах, арыгінальных муз. твораў (сярод іх харавы гімн «Не нагаспучь зоркі ў пебе» на слова Я. Купалы).

Тек.: Новейшая белорусская литература и ее деятели. — У кн.: Отчёты белорусской литературы, под ред. И. А. Янчука. М., 1920, в. 1.

ЯРЧУР Мікалай Міхайлавіч (22.5.1902, ст. Нагоддзіна Пружанскага пав.—16.8.1980), бел. сав. хірург. Д-р мед. н. (1957), праф. (1960). Засл. дз. наука БССР (1972). Чл. КПСС з 1941. Скончыў Ваенна-мед. акадэмію ў Ленінградзе (1926). Удзельнік Грамады, сав.-фін. 1939–40 і Айч. войнаў. У 1949–58 у Сав. Арміі (педагогік мед. служб) з 1943). У 1958–75 заг. кафедры факультэцкай хірургіі Біцебскага мед. ін-та. Прэды на пытаннях науки, кантузій, пералівания крываі, дзейнасці

залоз унутр. сакрэнай пры хірург. захворваннях, механізму дзеяння пекат. лекавых сродкаў пры наркозе.

ЯПЧЭУСКІ Стапіслаў Міхайлавіч (н. 17.10.1937, г. и. Бялынічы). Герой Сац. Іраны (1977). Чл. КПСС з 1972. З 1965 машыніст камбайніа, з 1979 машыніст горных выемачных майнінг на рудніку 2-га рудаўпрацеляния вытв. аўяднанія Беларуськалаг. Званie Героя прысьвячена за поспехі ў выкананіі плана па выніску ірадаціі і за ўклад у разыццё хім. прам-сці. Дён. Вярх. Савета ССР у 1970–74.

ЯРАСЛАВУ МУДРЫ (каля 978 – 1054), вял. кн. кіеўскі [1019–54]. Сын Уладзіміра Святла-славіча і Рагнеды Рағвалодаўны. Князь ў Растові і Ноўгародзе. У 1019 авалодава Кіевам і стаў вял. князем. Вёў барацьбу з полакім іп. Брачыславам Ізяславічам, у 1022 мусіў аддаць яму Віцебск і Усвіты. У 1030 авалодаў зах. узбярэжжам Чудскага воз., набудаваў там г. Юр'еў. Разбіў над Кіевам печенегаў (1036), смынуў іх набегі на Русь, у 1038 і 1040 рабіў находы па яквягаў і літ. племіны. У 1043–46 ваяваў з Візантыйцамі. Пры Я. М. створана самая старая, частка «Рускай праўды», т. зв. «Праўда Яраслава», калі 1039 заснавана ў Кіеве мітрахолія, набудаваны Сафійскі сабор. Залатыя вароты і інш. Янгледзічы на літ. ўзімі Русі, пры ім узманіліся адзінкі феад. раздробленасці. Насія смерці Я. М. Русь падзелена паміж яго сынамі.

ЯРАШ Іван Апанасавіч (5.12.1897, в. Ужынец Калинкавіцкага р-на — 26.2.1942), адзін з арганізатараў і краўпікоў камуніст. падпольля і партыз. руху ў Барысаўскім р-не ў Айч. вайну. Чл. КПСС з 1921. З 1918 у Чырв. Арміі. З 1922 на гасп., сав. і прафес. работе. З студз. 1930 нам. заг. аддзела Мінскага абл. кома КП(б)Б, з вер. 1930 1-ы скракрат Барысаўскага РК КП(б)Б. У ліп. 1941 пачыраваны ЦК КП(б)Б у тылу ворага. Узнажаліў Барысаўскі падп. РК КП(б)Б, стварыў «Барысаўскае камуністычнае падчалле» (гл. т. 1). Загінуў у бое з пам.-фап. захопнікамі. Пахаваны ў в. Затынцы Барысаўскага р-на. Яго імя названа вуліца ў Барысаўе.

ЯРАШ Эдуард Мікалаевіч (н. 17.3.1911, Мінск), бел. сав. спартсмен і трэнер (стразд. спорт). Майстар спорту СССР міжнар. класа (1966). засл. трэнер БССР (1980). Чл. КПСС з 1971. Скончыў БНІ (1968). З 1978 ст. трэнер зборнай каманды БССР па кульявій стральбе. Чэмпіён свету (1962, Каір; 1966, Віебадз, ФРГ) і бронзавы прызэр (1966) у гаманіным першынстве. Чэмпіён Еўропы ў камандным першынстве (1965, Бухарест). Чэмпіён Спартакіяды народаў СССР у асабістым першынстве (1959, 1963, 1967), СССР у асабістым (1959, 1962–63, 1967) і камандным (1962, 1965, 1966, 1968, 1969) штрыніштвах. Рэкордсмен свету, СССР. Пераможца і прызэр міжнар. і ўсесаюзных спаборніцтваў. Сироў выхаванцаў — чэмпіёны СССР Т. Чэрнікова, М. Суравіновіч.

ЯРМАК Мікалай Іванавіч (1915, г. Апрёмаўск — 6.6.1944), адзін з краўпікоў партыз. руху ў Вілейскай вобл. ў Айч. вайну. Чл.